

«Навагрудак –

5 кастрычніка 2019 года

праз стагоддзі»

ПРАГРАМА СВЯТА

Храмы горада

9:00-11:50 - Святочнае богаслужэнне ў храмах Навагрудка

11:50-12:00 - Святочны перазвон званоў у храмах Навагрудка

Пл.Леніна, галоўная сцена

12:00-14:30 - Урачыстая цырымонія адкрыцця свята «Сіла мінулага ў гісторыі, сіла будучыні ў нас», Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь "Беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр»

14:30-16:00 - «Фанфары над Навагрудкам», пляц-парад духавога аркестра ГУ «Узорна-паказальны аркестр Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», канцэрт «У рытме 975»

16:00-18:30 - «3 юбілеем, Навагрудак!», канцэртна-вішавальная праграма гарадоў-пабрацімаў

18:30-21:45 - «Навагрудку прысвячаецца», канцэрт зорак беларускай эстрады - гурт «Цяні-Талкай», Арт-група "Беларусы", Вольга Плотнікава

21:45-22:00 - Шоу агню, святла з удзелам хадулістаў ад гурта «INFINITI» г.Баранавічы

22:00-22:05 - выкананне Гімна Навагрудка зводным хорам удзельнікаў і творчых калектываў Навагрудчыны

22:05-22:15 - Святочны салют

22:15-24:00 - Святочная дыскатэка

Чаша Замка

13:00-20:00 - «Меч караля» - фестываль гістарычнай рэканструкцыі
(Уваход платны. Кошт білетаў – на сайце <https://novagarodak.by>)

У праграме фестывалю: відовішчныя спаборніцтвы закутых у даспехі рыцараў, масавыя баі пешых рыцараў (бугурты), турнір конных рыцараў, турнір алебардзістаў, турнір сярэднявечных лучнікаў, рыцарскі лагер, кірмаш рамеснікаў, катанне на конях, выступленні сярэднявечных музыкаў, вулічнага тэатра, танцавальнага тэатра, а таксама мноства іншых сюрпрызаў і незвычайных забаў для гасцей мерапрыемства! Выступленне сярэднявечных і народных музычных гуртоў. Вядучы фэсту - Аляксей Шыраеў.

21:00 - старт ультрамарафона «Дарога Замкаў»

На працягу свята

12:00- 22:15 - "Горад майстроў" - выстава-продаж вырабаў дэкаратыўна-прыкладной творчасці «Навагрудчына - скарбніца традыцый»

- **святочны гандаль**

Помнік Адаму Міцкевічу - Курган Адама Міцкевіча
13: 00-18: 00 - Вернісаж мастакоў «Навагрудскі Манмартр»

Курган Міцкевіча, вул.Малый Замак
13: 00-18: 00 - Фэстываль нацыянальных культур «Шматнацыянальная Навагрудчына. Сэрцы, якія гучаць ва ўнісон»

Гарадскі парк
13: 00-15: 00 - Фотакрафт «Горад, якім я ганаруся!»
13: 00-18: 00 - «Восеньскі калейдаскоп» - работа дзіцячай пляцоўкі
14: 00-15: 00 - «Мой горад - мой лёс» - культурна-забаўляльная праграма для людзей сталага ўзросту
15: 00-16: 00 - "Навагрудчына - скарбніца традыцый», квэст-гульня

Алея ліхтароў, сквер Адама Міцкевіча
13: 00-15: 00 - Арт-пляцоўка «Правінцыйныя замалёўкі»

Дом-музей Адама Міцкевіча
14: 00-18: 00 - Літаратурна-музейны праект «Літаратурны Алімп Навагрудчыны»

Гістарычная пляцоўка «Гарадскія наваколлі», вул.Валчэцкага
15: 00-15: 30 - Адкрыццё памятнага знака «Уязная брама»

Музей пад адкрытым небам «Страчаная спадчына», вул.Міцкевіча
16: 00-16: 30 - Інтэрактыўная экскурсія «Займальнае падарожжа па гістарычных мясцінах Навагрудчыны»

Навагрудскі гісторыка-краязнаўчы музей
09: 00-18: 00 - Работа фотагалерэі «Гартаючы старыя старонкі»
16: 00-17: 00- Рэтра-канцэрт «Старая пласцінка»
17: 00-18: 00 - Дэфіле «Час праходзіць - мода застаецца»

Тэрыторыя Навагрудскай раённай бібліятэкі
12: 00-17: 00 - «Вялікі рэспект малой радзіме» - літаратурна-гістарычная галерэя (фотазона «Застылая гісторыя», бібліякафе «Гістарычная кніга», гісторыка-літаратурная экспедыцыя «Навагрудчане на карце свету»)

Міні-стадыён аграрнага каледжа, вул.Савецкая
13: 00-18: 00 - Спартыўная пляцоўка «Кніга рэкордаў Навагрудчыны»

Стадыён «Камсамолец», ул.Спортовая, 26а
16: 30-17: 30 - Конкурс паветраных змеяў «Ружа вятроў» (ГА «БРСМ»)